

Менавіта праз педагогаў часцей за ўсё далучаюцца да роднай літаратуры і мовы нашы дзеци. Бо далёка не ўсе бацькі адыхіваюць тут галоўную ролю, імкнуща зацікавіць вывучэннем беларускай мовы сваіх дзяцей. Дзмітрый Васільевіч Дзятко, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры беларускага мовазнаўства БДПУ імя Максіма Танка, мае на сітуацыю свой погляд.

— У апошнія дзесяцігоддзі, на жаль, у Беларусі з'явіліся некаторыя праблемы з выкарыстаннем роднай мовы, — кажа мой суроўмуюца. — Аднак гэта тычыцца ў асноўным буйных гародоў. У абсолютнай жа большасці вёсак нашай краіны пашырана чудоўная дыялектная мова.

Прычыны таго, што беларусы не заўсёды могуць гаварыць па-беларуску правільна і, галоўнае, хочуць гэта рабіць, розныя. Адна з найбольш сур'ёзных — слабая гісторычная памяць. Без ведання мінулага свайго народа ў чалавека не можа быць поўнасцю сфарміраванай нацыянальнай свядомасці, а значыць — і ўнутранай патрэбы карыстацца нацыянальнай мовай. Другая прычына — элементарнае няведение. Нават тыя, хто мае жаданне гаварыць па-беларуску, часам саромеюцца гэта рабіць, паколькі не ўпэўнены ў сваім дасканальным валоданні літаратурнымі нормамі. Тут спрацоўвае традыцыйны беларускі менталітэт: а што людзі скажуць? Але ж трэба спрабаваць — гаварыць па-беларуску зусім не страшна!..

Для таго каб сёння беларусы началі скрэзь гаварыць па-беларуску, патрэбна матывацца — людзі павінны зразумець, што без ведання роднай мовы (як і некалькіх замежных) нельга будзе атрымаліць прэстыжную адукцыю, зрабіць паспяховую кар'еру, займацца бізнесам і г.д. І гэта задача дзяржавы, перакананы Дзмітрый Васільевіч.

— Тое пакаленне, якое вучылася ў пасляваенны перыяд, — працягвае Дзмітрый Васільевіч, — добра ведае рускую мову і значна горш родную, паколькі беларуская мова выкладалася ў асноўным у вясковых школах. Пасля іх заканчэння выпускнікі прыязджалі ў

## Дзмітрый Дзятко:

# “Студэнты размаўляюць па-беларуску”

гарады, паступалі ў навучальныя ўстановы, дзе беларуская мова гучала вельмі абмежавана, і ў хуткім часе пачыналі гаварыць па-руску, праўда, часта захоўваючы нацыянальнае вымаўленне і граматику.

Д.В.Дзятко, які закончыў факультэт беларускай філалогіі і культуры педуніверсітэта, застаўся ў свой час працаўца на кафедры беларускага мовазнаўства па запрашенні яе тагачаснага загадчыка Паўла Аляксандравіча Міхайлава, стаў саіскальнікам кафедры. “У той час, калі я быў студэнтам, на факультэце працаўала яшчэ шмат выкладчыкаў, сваецкай загартоўкі, у лепшым сэнсе гэтых слоў, — узгадвае Дзмітрый Васільевіч. — Мне, лічу, вельмі пашанцавала з выкладчыкамі. Гэта і Павел Аляксандравіч Міхайлав, і Аляксандр Іванавіч Лугоўскі, тады сышаў дэкан факультэта, і прафесар, якій Уладзіміравіч Рагуля, дацэнты Глара Макараўна Панюціч, Тамара Міхайлаўна Грыбуціна, прафесары Ніна Васільеўна Гаўрош, Міхail Станіслававіч Янушэвіч і інш.”

У 2007 годзе Дзмітрый Васільевіч абараніў кандыдатскую дысертацию, прысвечаную беларускай матэматычнай тэрміналогіі. Родную мову ўзбрэў значыць з 2009 года. А пра беларускую тэрміназнаўству кажа, што яно пачаў развівацца значна раней, чым рускае. Цікавасць да яго ў Беларусі з'явілася ў 20-я гады мінулага стагоддзя, тады ж створаны першыя работы па методыцы тэрміназнаўства. Тэрміны розных галін з таго часу даследаваны нядрэнна, але неабходна абагульніць і сістэматызаваць атрыманыя веды, лічыць Д.В.Дзятко. Сам ён распрацоўвае метадалогію беларускай тэрмінографіі — метады і прынцыпы стварэння тэрміналагічных слоўнікаў.

Дарэчы, зараз на кафедры вядзеца работа па стварэнні новага падручніка для студэнтаў-філолагаў. Кніга ўжо на стадыі рэда-

гавання, ахоплівае ўсе рэзэны ѿ сучаснай беларускай мове, аўтары — калектыў выкладчыкаў кафедры на чале з імі загадчыкам. Прынамсі, вялікая частка адной са сцен памяшкання кафедры членіцца на выданнімі работ Дзмітрыя Васільевіча, яго настаўніку, калег і вучняў. Але, тут есць работы Святланы Уладзіміровны Шчоўской, якая яшчэ падчас навучання ў аспірантуры стала суяўтарам некалькіх падручнікаў, пазней абараніла кандыдатскую дысертацию. Вышэйшая атэзацыйная камісія, між іншым, летасць признала эту работу лепшай за год сярод дысертацый па гуманітарных навуках.

Для таго каб сёння беларусы пачалі скрэзь гаварыць па-беларуску, патрэбна матывацца — людзі павінны зразумець, што без ведання роднай мовы (як і некалькіх замежных) нельга будзе атрымаліць прэстыжную адукцыю, зрабіць паспяховую кар'еру, займацца бізнесам і г.д. І гэта задача дзяржавы, перакананы Дзмітрый Васільевіч:

— Відавочна, што ў Беларусі значна больш ўвагі павінна ўдзяляцца нацыянальнай мове ў сферы адукцыі. Гісторыю і геаграфію Беларусі, на мой погляд, трэба выкладаць выключна па-беларуску.

Акрамя таго, Д.В.Дзятко лічыць, што яшчэ адной сур'ёзнай праблемай у сучасным грамадстве з'яўляецца залішняя палітызацыя моўнага пытання — часам выкарыстанне беларускай мовы ўспрымаецца як прыналежнасць чалавека да пэўнай палітычнай партыі. Гэта стэрэатып, якога трэба пазбаўляцца. На самай справе ўжыванне чалавекам роднай мовы сведчыць толькі пра яго павагу да культуры свайго народа.

Сур'ёзная праблемай у сучасным грамадстве з'яўляецца залішняя палітызацыя моўнага пытання — часам выкарыстанне беларускай мовы ўспрымаецца як прыналежнасць чалавека да пэўнай палітычнай партыі. Гэта стэрэатып, якога трэба пазбаўляцца. На самай справе ўжыванне чалавекам роднай мовы сведчыць толькі пра яго павагу да культуры свайго народа.



тызацыя моўнага пытання — часам выкарыстанне беларускай мовы ўспрымаецца як прыналежнасць чалавека да пэўнай палітычнай партыі. Гэта стэрэатып, якога трэба пазбаўляцца. На самай справе ўжыванне чалавекам роднай мовы сведчыць толькі пра яго павагу да культуры свайго народа.

— Радуе цікавасць да роднай мовы ў сучаснай моладзі. Многія студэнты, напрыклад, з задавальненнем говораць па-беларуску, прычым не толькі на занятках. Я праводзіў ананімнае анкетаванне сярод наўчэнцаў гістарычнага і прыродазнанічага факультэтаў нашага ўніверсітэта з просьбай адказаць на пытанне: “Як вы ставіцеся да беларускай мовы?” Каля 70% напісалі, што з павагай і любоўю, што гэта наша родная мова, якая павінна займаць належнае месца ў жыцці грамадства. Зараз без ведання англійскай, нямецкай і іншых моў жыць дастаткова складана. Але гэтыя мовы, нават руская мова, ніколі не змогуць стаць мовамі нашай нацыянальнай культуры. Тому мы павінны разумець, што калі стратім сваю родную мову, то апінёмся на задворках цывілізацыі, — гаворыць Дзмітрый Васільевіч.